

Больш клясавай пільнасьці

Артикула «Над фальшыва-нацья-нальным сыдагам, заручаваным у «Прадэ» ад 3 лютага і які пераару-воўваецца намі сьняня, прымае ўва-гу партыйнай арганізацыі Беларусі да актывізацыі буржуазна-нацыяналі-стычных элемєнтаў у рэспубліцы ў сувязі з абвостраньнем клясавай барацьбы ў краіне і ўзмацненьнем су-працьпаваньня рэагаваньня разрознага аўдацтва, дасягнуўшага асаблівай вы-саты на фронце загатоўвак.

Мы на будзе падрабязна сшыніцца на асобных фактах, якія характэр-нуюць гэту актывізацыю рэагаваньня маўжычым, што ўтварае сама-тэ ў дзяржаўным апарате, галоўным чы-нам у органах Наркомаў і на асоб-ных вышэйшых наглядных элемєнтаў на ірэдэктывым фронце, пераваж-на ў галіне літаратуры. Аб гэтым да-волі сказана ў артыкуле ў «Прадэ». Пэнаторыя-я факты гэтага роду ўжо вядомы партыйнай арганізацыі. Мы павінны толькі з гэтай рэчыва-сцю падрабязна і ў гэтых фактах да самага апошняга часу не прыгна-ваці выстаралыя ўвагі і не заблі-ваці партыйныя масы на ўзмацнє-ньне пільнасьці да маўжэў і вы-давак клясавага ворага і яго ірэд-эктывай арганізы, на гледачы на ўсёе шчыт апошняга пер-шоду, паказваючы новую тэмыку і новыя формы барацьбы клясавага ворага супроць сацыялістычнага на-ступленьня.

За сам пільна асудзіў, як буржуаз-на-нацыяналістычны, але і на ўлас-ных старонках падрабязна, падоб-на-ж нацыяналістычную ацэнку па-ста з боку Варшавы.

«ЛМ» прагнэў і такоўе высту-пенна Пешачына (той-жа Сідаранка), як яго контр-рэвалюцыйнае смака-ванне пмыслак у творчасці ўдари-каў. «ЛМ» з вялікім спаўнєньнем, толькі ў апошніх нумарах, высту-піў з выкрыцьцём антысавецкага нацьяна-лістычнага характару гэтых вы-ступленьняў у галіне літаратуры. Га-та буйнєйшай памылка на толькі ў рабоце «ЛМ», але ў першым зар-гу ў рабоце арганізацыі саюзу шчємєн-шчыкаў, які не правільна неабходна піль-насьці да вывадак клясавага ворага на літаратурным фронце. Гэта гаво-рыць аб слабасці марксысцкай кры-тыкі ў БССР, адстаўшай у сваім раз-віцьці ад вывазнага росту мастацкай літаратуры, аб палітычнай білаару-касьці і сьлєдстве прага рэду шчєм-шчыкаў і крытыкаў-камуністаў і ірэдэктывай выданьняў, арганізу НКА і ДВБ. Толькі ў рэзультате гні-ла-ліберальных адносін да вы-вадак клясавага ворага магі зьмь-іцца на старонках нашых выданьняў артыкулы Сідаранкі ды апаўданавай Нікіяновіч і да іх падобных, якія ад-біваюць абвостраньне клясавай бараць-бы ў краіне.

Мы павінны прызнаць, што і «Зья-зда» ў нєвыстаралнай меры змага-лася з гэтымі вывадамі антысавецкіх элемєнтаў, аднак новастаралнаую ўвагу правільна пачынальнай па-літычнай партыі.

Характэрныя заданьні партыі і савецкай ўлады на перавазе ад пер-шай да другой пэрыяду, тав. Стані-слаў падрабязна, што «рэвалюцыйна піль-насьць зьяўляецца той самай ака-сцю, якая асабліва неабходна прыв-ер бацькавіком». Мы атрымалі выва-рыць перамогі ў ажыцвяленьні ге-неральнай лініі партыі і лєвішчэвай на-цыяналістычнай палітыкі, забясьпечыўшы для народаў, адстаўшых у сваім ака-намьнім і культурным развіцьці, больш высокія тэмпы эканамічнага і культурнага росту. Гэта, у прыва-насьці, адносіцца да Беларусі, тэм-пы развіцьця якой значна перавыша-лі на працягу ўсёй першай пэрыяду артыкула-саюзнага тэмпы. У рэзульт-аце БССР, пры дапамозе пралетарыату ўсёго СССР, стала індустрыяліза-арнай рэспублікай і прайвай су-дальнай асьпєктынасьці. І для першага году другой пэрыяду ў БССР павєза-ны больш высокія тэмпы росту, чым для Савецкага саюзу ў цэлым. Гэта вывазнага перамога лєвішчэвай на-цыяналістычнай палітыкі.

Вывазнага пасьпєху сацыялі-стычнага будаўніцтва ў БССР, вы-ключна эканамічны і культурны рост Савецкай Беларусі набываюць аса-бліва значныя, калі параўнаць ста-новіцца ў нас са станамі і ў За-ходняй Беларусі, дзе найшчыльней-шай працоўнай масы аўражаны на гале-ці і голад, дзе да таго-ж яшчэ заданьні ўскі-на праблємы нацыянальна-куль-турнага жыцьця.

Выкананьне праграмы першай пэ-рыяду зьяўляецца бліжэйшай перамогай лєвішчэвай нацыяналістычнай палітыкі. У большасці барацьбе супроць шчєм-шчыкаў, супроць нацыяналістычных ухлєдз і прамірэнства да іх, уацвє-рваючы нацыяналістычны рэвалюцый-ны дэжэраўную форму дэятэрыі пра-летарыату, мы даб'ємся новых, яшчэ больш рашучых перамог у другой пэ-рыяду.

Клясавай вораг, яшчэ канчаткова не дабіты, зьмяняе сваю тэмыку, за-рачэнасьця да павых замаскаваных форм барацьбы. Ён мабілізуе рэ-валюцыйныя сілы. Там, дзе нама багатаўшчэка маўжычым і рэвалюцыйнай пільнасьці, ён часамі дабіваецца сьняга-тавога пасьпєху. Таму неабходна ўзмацнєць багатаўш-чэе кіраўніцтва і пільнасьці да ма-ўжэў клясавага ворага, зьяўляючы з яго ўласна маскі, паказваючы яго контр-рэвалюцыйны швар. Партыйная арганізацыя БССР, умацнєўшы ўва-гу да правільнага нацыяналістычнай палі-тыкі, умацнєўшы барацьбу супроць вывазнага шчєм-шчыкаў, як галоў-най нєбєспєкці, супроць рэагавань-ня маўжычым, прывражваючы кулац-кае супрацьпаваньне фальшывым на-цыяналістычным сыдагам, яшчэ больш ума-цнє свае ролы для далейшай пера-можнай барацьбы.

Кавфіскацыя камуністычнай літаратуры

БЭРЛІН, 5 (ТАСС). У Кельне палі-цыя зрабіла налет на гурток камуні-стычнага актыву і арыштавала ўсёх 16 удзельнікаў гуртка, канфіскаваў-шы па афіцыйнаму шведскаму імя-ну, шмат матэрыялаў.

У Дюсельдорфе паліцыя ў часе ма-савых выбараў «канфіскавала», зно-ва паліцыйска павадзеньна, влад-на колькасць камуністычнай літа-ратуры. Масавыя выбары зроблены ў Штэціне.

Нацыяналі-сацыялістыкі ўрад Турын-гі выдаў дэкрэт аб выключэнні ўсёх камуністаў з прэзыдыумаў у органах каўнунальнага самакіраўніцтва.

Нацыяналі-сацыялістыкі бургамістр Десаў распарадзіў канфіскаваць з усёх гарадзкіх бібліятэкаў кнігі камуні-стычнага і пацыфіскага зместу і па-вадзіць у бібліятэках колькасць па-літыкалістычнай літаратуры. Сярод кан-фіскаваных кніг знаходзіцца кніга Мар-са Гольца «Ад безага крыжа да чэр-волага сьцягу», зборнік расказаў пра-летарскага пісьмєльшчыка Турака і па-вадзіць «На захаднім фронце без перамог» (Рэмарка) і г. д.

„Ротэ фанэ“ забаронена на тры дні

БЭРЛІН, 5 (ТАСС). Начальнік палі-цыі Мелхэр зноў забароніў тэрміна-на тры дні «Ротэ фанэ». У матэры-ялах гаворыцца, што кампартыя Гер-маніі ставіць сабе мэтай устанавіць дэктатуру пралетарыату і прабу да-сагнуць гэтай мэты гвалтоўным шля-хам. Апрача таго, указваецца, што кампартыя зьмьіцца да масавых заб-аронаў.

БЭРЛІН, 4 (ТАСС). Камуністычна-га газета «Арбайтэрт штыме», якая вы-ходзіць у Дрэздэне, забаронена на 8 дзён.

Гугенбэрг скаанцэтраваў у сваіх руках кіраўніцтва важнейшымі міністэрствамі Германіі і Прусіі

БЭРЛІН, 4 (ТАСС). Віцэ-канцлер Па-пав, які зьяўляецца адначасова імпер-скім камісарам Прусіі, прызначыў міні-страм гаспадаркі і міністрам зямляр-ства Прусіі генэрала Гугенбэрга і на-роднага гаспадарка і харчаваньня Гу-генбэрга. Такім чынам, Гугенбэрг скаанцэтраваў у сваіх руках кіраўні-цтва важнейшымі міністэрствамі Гер-маніі і Прусіі. Апрача таго, Гугенбэрг зьяўляецца дэпартаўным камісарам па разьмеркаваньні сродкаў, выдатка-ваных на аказаньне дапамогі сельска-га гаспадарцы ўходзячай Прусіі («Ост-ліх-тэ-фа-комісар»). На пост міністра асвет-ы Прусіі прызначан нацыяналі-сацыя-лісты дэпутат рэйхстагу Руэт, які быў кіраўніком Гановэрскай арганіза-цыі нацыяналі-сацыялістычнай партыі. Стало сакратаром германскага міні-стэрства ўнутраных спраў прызнач-на нацыяналі-сацыяліст, прысяжны па-вадэраўны, Пфундэр.

БЭРЛІН, 4 (ТАСС). Віцэ-канцлер Па-пав, які зьяўляецца адначасова імпер-скім камісарам Прусіі, прызначыў міні-страм гаспадаркі і міністрам зямляр-ства Прусіі генэрала Гугенбэрга і на-роднага гаспадарка і харчаваньня Гу-генбэрга. Такім чынам, Гугенбэрг скаанцэтраваў у сваіх руках кіраўні-цтва важнейшымі міністэрствамі Гер-маніі і Прусіі. Апрача таго, Гугенбэрг зьяўляецца дэпартаўным камісарам па разьмеркаваньні сродкаў, выдатка-ваных на аказаньне дапамогі сельска-га гаспадарцы ўходзячай Прусіі («Ост-ліх-тэ-фа-комісар»). На пост міністра асвет-ы Прусіі прызначан нацыяналі-сацыя-лісты дэпутат рэйхстагу Руэт, які быў кіраўніком Гановэрскай арганіза-цыі нацыяналі-сацыялістычнай партыі. Стало сакратаром германскага міні-стэрства ўнутраных спраў прызнач-на нацыяналі-сацыяліст, прысяжны па-вадэраўны, Пфундэр.

Дэкрэт супроць друку і сходаў Прусыя

БЭРЛІН, 4 (ТАСС). Агенствя Вольф паведамае: «У сувязі са зьяўленьнем пэдыяна ў асобных газетах неадпу-чальнага зместу супроць ураду і партыйных чыноў аб асаблівых і сацыяльных мерарыянаў, якія піль-на та намагаюцца ўрадам, імперскі ўрад зьяўляючы да прэзыдэнта рэспуб-лікі з прапановай выдаць дэкрэт аб абмежаванні правоў друку і сходаў. Дэкрэт будзе апублїкован у павідрэ-лак 6 лютага.

ФАШЫСЦКАЯ ЧАТЫРОХГОДКА

Урад Гітлера-Пэпена-Гугенбэрга вымушэ праблєму «чатырох годкі ажыцвяленьня прамысловасці»... (71). Гэта тэрм, зьяўляючы, як прычына далейшага наступу на рабочыя ілю. Ілюстрацыя.



Імкнєвнємі роспуску Прусыя

БЭРЛІН, 4 (ТАСС). Агенствя Вольф паведамае: «Шасла таго, як фран-цкі партыйны штыт, сацыял-дэмак-ратычнай і камуністычнай партыі ў Прусыі лянгаў выказалі супроць яго роспуску, пранаванага нацыя-налі-сацыялістаў, роспуску лянгаў на парламєнтным штыту аказалі неажа-чымым. Таму нацыяналі-сацыялісты прэдытэраў лянгаў склїкаў трыку, у якую ўваўлілі-сь сам, старшыня дэпартаўнага савету Адрэафор і прускі прам'єр міністар Браўн. Гэта трыка была ўстаўвазана вынесці кан-стытуцыйнае рашєньне аб роспуску рэйхстагу. Аднак, Адрэафор і Браўн выказалі супроць роспуску».

Распусчана самакіраўніцтва Прусіі

БЭРЛІН, 5 (ТАСС). Агенствя Вольф паведамае: «Камісарскі ўрад Прусіі распустыў усє масовыя самакіраў-ніцтва. Муниципальныя выбары ад-кладзены да 12 сакавіка 1933 году.

Чавусы першымі зільнаводчых раёнаў перавыканалі гадавы плян ільназагатоўвак

Асьвєйскі, Мсьціслаўскі, Сіроцкі і Сєньнєскі раёны павінны ў бліжэйшыя дні дабіцца завяршєння ільназагатоўвак

Чавусы першымі зільнаводчых раёнаў перавыканалі гадавы плян ільназагатоўвак

Асьвєйскі, Мсьціслаўскі, Сіроцкі і Сєньнєскі раёны павінны ў бліжэйшыя дні дабіцца завяршєння ільназагатоўвак

Усямерна павышаць тэмпы

Апошнія даныя аб ходзе ільназага-тоўвак у БССР гавораць аб усім на-здавальнічых тэмпах работы. Даволі адначыць, што прырост за дзень па ільнаводчых раёнах не перавышае 0, 2-0, 3 проц. Ня глядзячы на тое, што прайшлі ўсє тэмпы, гадавы плян ільназагатоўвак выканан толькі на 83,6 проц. па ўсёй БССР і на 81,8 проц. па ільнаводчых раёнах.

Асабліва дрэна загатоўваюць іль-навалана Сіроцкі, Сєньнєскі, Мсьціслаўскі, Лєпєльскі і Асьвєйскі раёны, якія выканалі заданьне менш чым на 80 проц.

Толькі адзін ЧАВУСКІ раён, на аснове перамаганьня кулацкага сабата жу і мабілізацыі ўсёх сіл, дабіўся ПЕ-РАВЫКАНАНЬНЯ гадавога пляну на 1,4 проц.

Набліжаюцца да завяршєння заго-тоўвак Бяльжыцкі, Лєўнєўскі і Чашні-цкі раёны.

Вольгт перадаваў паказвае, што ўсє разванжаны аб адсутнасці ільну,

якія можна пачуць ад раду старшын сельсаветаў і старшын калгасаў, зьяўляюцца чыста кулацкімі, што яны адбіваюць сабой імкнєнне пры-крыць сьляды злччывства-разбав-ваньне, раскрадваньне ільнавалана.

Карэспандэнцы з Сєньнєскага і Сі-роцкага раёнаў, якія мы сьняня зьяўляем, сьвєдчаць аб тым, што ку-лацкі сабатын у гэтых раёнах яшчэ канчаткова не разгромлены, што кулац-кі стаўленікі і клясава-вароньні эл-эменты ў разьне калгасаў вядуць шкод-лічную работу, наіраваную на зрыў загатоўвак.

Усямерна ўмацнєць тэмпы іль-назагатоўвак, ва што-б там ні стала дабіцца штодзєннага выкананьня на-мєнш 2, 5-3 проц. пляну, канчаткова ліквідаваць кулацкі сабатын-такія заданьні ставіць перад усімі раёнамі. ТОЛЬКІ БАГАТВАШЧЫКА АРГАНІЗА-ЦЫІ ЗАГАТОВАК ЗАБЬСЬПЄЧЫЦЬ ПОСЬПЄХ НАМПАНИ.

Ход загатоўвак ільнавалакна

(У проц. да гадавога пляну на 4 лютага па ільнаводчых раёнах)

Назва раёну	Паступіў за дзень проц. выка-нана пляну	Рэ-сультат за дзень проц. выка-нана пляну
1. Чавускі	0,3	101,4
2. Валынскі	—	97,8
3. Лєўнєўскі	—	86,3
4. Сіроцкі	0,2	83,7
5. Чашніцкі	0,6	82,9
6. Кіроўскі	0,5	69,0
7. Дубровенскі	—	67,9
8. Шчэлюбскі	0,4	67,6
9. Гораўскі	—	62,2
10. Гараўскі	—	61,0
11. Талачынскі	0,5	61,3
12. Раоўскі	—	59,4
13. Дзісьненскі	—	78,9
14. Вушацкі	0,4	76,5
15. Полацкі	0,6	76,1
16. Лєвєўскі	0,4	74,1
17. Вєльнєўскі	0,3	72,6
18. Сєльнєўскі	0,2	71,2
19. Асьвєйскі	—	69,1
20. Мєсьціслаўскі	0,1	66,6
21. Сіроцкі	0,1	69,8

Чорная дошка

Пастановай ЦК КП(б)У і СНК БССР занесены на чорную дошку наступныя раёны:

- ЗА ЗРЫЎ ЗАГАТОВАК ІЛЬНУ:**
- ТАЛАЧЫНСКІ** (сакратар РВ тав. Славін, старшыня РВБ тав. Сємашно, уаўнаважаны ЦК тав. Шаліма).
- СЄННЄНСКІ** (сакратар РВ тав. Дашунєвіч, старшыня РВБ тав. Сєбісєвіч, уаўнаважаны ЦК тав. Бєрзін).
- СІРОЦКІ** (сакратар РВ тав. Усєнна, старшыня РВБ тав. Раннєўскі, уаўнаважаны ЦК тав. Вільчан).

За зрыў загатоўвак усіх відаў занесены на чорную дошку наступныя сельсаветы:

- па Дзяржынскім: в. Шатанаўшчына; па Бягомьскім раёне: Дамбражыцкі сельсавет; па Чашніцкім раёне: Стражавіцкі; па Клічаўскім: Віршаўскі; па Суражскім: Камароўскі; па Аршанскім: Бугоўскі; па Пухавіцкім: Гарэліцкі, Слабадскі, Зарэчэўскі і Шацкі; па Вушацкім раёне: Укаўскі; па Мсьціслаўскім раёне: Тагаршанскі сельсавет.

Аб зьянцьці з чорнай дошкі

Пастанова ЦК КП(б)У

Зьянць з чорнай дошкі Дубровенскі раён, а таксама Даўгавіцкі сельсавет, Мсьціслаўскага раёну, Гайнінскі сельсавет, Лагойскага раёну, Ка-равіцкі, Рэчынскага раёну, і Піцкі сельсавет, Патрыкоўскага раёну, якія выканалі пляны загатоўвак.

У Талачыне топчацца на месцы

ТАЛАЧЫН. Праблєму ў загатоўвак ільну па раёне яшчэ валаі. На 4 лю-тага плян выканан на 82 проц., неда-дана дэяржава звыш 200 тон валака-на.

Выкананьне пэвэртых заданьняў на 52 проц. гаворыць аб тым, што кулац-кі сабатын яшчэ не разгромлены. Гэта сьвєдчае пра тав фактаў з прак-тыкі работы сельсаветаў.

Вольгем да прыкладу Сікураўскі сельсавет. Агульны плян ільназагатоў-вак выканан ім толькі на 52 проц. У сельсавете ліберальна-кулацкі харак-тэр. Бєрка Абрама зьдучу валакана, тэ-таму натурна члєн сельсавету Мікола Аляксєў, які сам ня выканаў свайго пляну. У разьне калгасаў гэтага сель-савету заселі кулацкія агенты. Стар-шыня калгаса імя Варшывава Кар-пузовіч проста заўважэ: «Ільну няма». Мы тым дєн разбавараецца напру-а і налева. У калгасе «Харашчына» рад калгаснікаў сьхавалі дєн. Толькі адзін аўдэн з п'ятых сельсавета выка-заў сває заданьне.

Старшыня сельсавету Булаўкоў і-на прымірэнца адносіцца да сабатаж-каў. Уаўнаважаны РВ Гаўза безда-паможна разьвіваць рукамі і хіны аб адсутнасці ільну.

У калгасе «Камуністычны плях»,

Паўлаўскага сельсавету, падкулацкікі Дамскаў і Дудэвіч зьрываў загатоўкі. Калі гэтых ішоўкаў аўдаі пад суд — дєн пайшоў.

Габєна адстаўчэ Славонскі сельса-вет (60 проц.), Някудзюскі (53 проц.), Абадзкі (55,7 проц.), Сака-лінскі (64 проц.), Коханавіцкі (66 проц.).

Раёны камітэт партыі ў сваёй па-станове ад 29 студзеня канстатаваў агу-ла канчаткова не разгромлены, што кулац-кі стаўленікі і клясава-вароньні эл-эменты ў разьне калгасаў вядуць шкод-лічную работу, наіраваную на зрыў загатоўвак.

Зьянць з работы, выключаны з пар-тыі і адданы пад суд старшыня Сіу-ратэўскага сельсавету Нуляўскі, стар-шыня калгаса «Герой» Жыліньскі, старшыня калгаса «Змагар ва сацыя-лізм» Атрошчына, якія дупусілі са-батын ільназагатоўвак і прымірэнца ад-вєсьці да клясава-вароньніх элемєн-таў. Выключаны з партыі і зьянць з работы сакратар Абадзкай партыя-цкі Лєвахоўскыя.

Талачынскі раён мае ўсє магчымас-ці выканаць плян. Усє справа—у ба-вой сапраўды ўдарнай рабоце.

Вызнаў рэдакцыі «Зьяўзды»: С. ГАЛІЦІН, Б. ПАПОУ.

Дзе расплываюць рвацкія тэндэнцыі

ВЕТНА. Плян ільназагатоўвак па ра-ёну яшчэ перавыражэ на асьвєд-чэньне толькі на 50 проц. Загатоўкі ў апазношэ пэдыдэўку усім шчєм-шчыка.

Сьдць выпадкі адцы вадбараж-кава ільну, прычым загатоўчцы пры-маюць яго, як дубнаўраўну праду-цтэ. Халдзюскі сельсавет з 94 дзєтэ. ільнавалакна паводэ пляну аўдэ 72 проц. Ільнавалакна з 2 і 7 дзєтэ. № 3, Рэдуўскі сельсавет—70 проц. заданьня аўдэ сьмьдэ № 2.

Прэдытэраў калгасаў «Чырвоная

молдэр», «Чырвоныя зякі», замест вывазнага абвєжываў перад дэяржа-кай, рэзымеркавалі ільнавалакна па-між калгаснікамі з рэвалю 100 кг. па кожным двору. У калгасе «Чырвоная молдэр» аруду кулацк Новік, які расплывае рвацкія тэндэнцыі.

Калгас «Шлях да сацыялізму», Уаўскага сельсавету, нєвыкананьне пляну тлумачыць тым, што дєн «вєлі-чэрва» на справе-ж дєн згнєны аб пєлі-пасьля расплыву брєвєрараж калгасу Кулаком Мушэрэва.

ЦК-НК РСІ, карэспандэнцы пункт газэты «Снабжєнне, коопєрацыя і торгавля», рэдакцыя газэты «Зьяўзда», «Савєцкая Беларусь» і «Рабочы і сельскі НАРАДУ па пільным арганізацыі масавай правєркі рэалізацыі рэстанэу СНК і ЦК аб РЭАРГАНІЗАЦЫІ РАБОЧАГА СНАБЖЭНЬНЯ І ПАД РЫХОУЦЫ ДА ВєСНОВА СЛУЖБЫ У МАЛПАСАХ.

На нараду павінны зьявіцца прэдытэраўні рэдакцыі усіх цэнтральных газэты, прэзыдыум Бєлгаспасаў, Наркомаў і прэдытэраўні ЗРК заводу «Абшчэшчыні», імя Варшывава, «Камунар», фабрыкі «Настрычынскі», заводу імя Мєлатэва, аўтаўвай фабрыкі. Запрашаюцца прэдытэраўні ЦСПБ, гар-прадсавету і МєнгарНК-РСІ.

Пэрсанальна запрашаюцца т. т. Гітэбург, Цыпєн (ЦК КП(б)У, М-льн, Гурчч (СНТ).

НАРАДА АДБУДЗЄЦЦА ў ГАБІНЄЦЕ НАРКОМА РСІ 7 ЛЮТАГА ў 5 ГАДІН УВЄЧАР.

Аб рэдакцыі газэты „Калгасьнік Талачыншчыны“

Пастанова аб'яднаага пасяджєння ЦК КП(б)У і прэзыдыуму ЦК КП(б)У ад 3-11-33 г.

Азнєміўшыся з аглядам «Зьяў-зды» ад 23 сьнянєня 1932 г. і пра-вєржышы работу рэдакцыі «Калгасьнік Талачыншчыны», аб'яднанае пася-джєньне адзначае, што газэта «Кал-гасьнік Талачыншчыны» праявіла гні-лы лібералізм у адносінах да кулац-кай клясы і самакрытыі ў самой рэдак-цыі. У рэдакцыі праньмавалася зні-шчєньне рабєльнєраўскіх дэпўсэ. У выніку слабага партыраўніцтва газэты фактычна аўравалася ад мас. З боку РКН-РСІ праяўлена нєсавадэснае і нє-выстаралнае разганьне на матэ-рыялы, што зьямчылася ў друку.

Выходзячы з гэтага, ЦК і прэзыд-ум ЦК КП(б)У пастанавілі:

1. За праўленьне гнєлога лібералі-зму да кулацкіх сабатажнєў нєзья-

шчэньне паступіўшага ў рэдакцыю ма-тар'ялу пра безгаспадарчэсьці і пера-раджыньне асобных камуністаў у саў-гасе «Рубєн» — рэдактура газэты «Калгасьнік Талачыншчыны» тав. Паў-лоўскаму абвєсцьці вымову.

2. Прыняць да ведама, што па вы-ніках абслєдваньня работы рэдакцыі прэзыдыум РКН-РСІ зьянць з рабо-цы ў рэдакцыі партыі Аўсєнна, Тіа-чэў і камсамоцє Крывіцкі. Прапа-наваць бюро РК і прэзыдыуму РКН КП(б)У ў тэрміновым парядку выра-шыць пытаньне аб іх партынасьці.

3. Прапанаваць бюро Талачынскага РКН КП(б)У вылучыць на пастаянную работу ў рэдакцыю газэты двух тавэ-ршэў з ліку лепшых рабєльнєраў-шчынаў, правераных у барацьбе з кулацкімі сабатажнікамі. Культрону ЦК накіраваць на пастаянную работу ў талачынскую газэту аднаго работ-ніка з ліку работнікаў цэнтральных газ-эты.

4. За нєсавадэснае і нєвыстарал-нае разганьне на рабєльнєраўскіх дэпўсэ і газэтных зэмєткі папярэды-ць «Калгасьнік Талачыншчыны».

панаваць у дэадны тэрмін вырашыць усє справы, зьявзаныя з паступіўш-ымі рабєльнєраўскімі дэпўсэмі і газэ-тнмы зэмєткамі.

5. Даручыць Мєнскай гарадзкой НК КП(б)У разгледзєць партсправу аб бы-лым сакратары РК ЛКСМБ Талачын-скага раёну Цірэчэўскі, які зараз пра-цэў у Мєнску ў ВСОК, аб яго паліцы-і з работнікаў рэдакцыі «Калгасьнік Та-лачыншчыны».

6. Былога сакратара рэдакцыі газ. «Калгасьнік Талачыншчыны» Вацэві-ча (камсамоцє), зараз працуючага ў рэдакцыі «Лєнінскі прызыў» у г. Вор-шы за п'яньства, зацїс самакрытыі і знішчєньне рабєльнєраўскіх дэпўсэ, зьянць з работы ў рэдакцыі і забар-аніць працаваць у друку.

Даручыць Аршанскай РКН КП(б)У вырашыць справу на был. рэдактара газэты «Калгасьнік Талачыншчыны» Рєссна, у часе работы яго ў

